

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 17 (6294) | 21 студзеня 1939 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

## Пад сцягам Леніна-Сталіна да поўнай перамогі камунізму!

15 год таму назад перастала біцца вогненнае сэрца вялікага правядыра працоўных усяго свету Владзіміра Ільіча Леніна. Усе працоўнае, усе пералавое чалавечтва ва ўсіх кутках зямнога шара схіліла свае галовы перад тытанам рэвалюцыйнай думкі, геніяльным стваральнікам і арганізатарам партыі большэвікоў, кіраўніком пераможнай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

У годы жорсткіх класавых бітваў пролетарыята за сваё сацыяльнае вызваленне, у гістарычную эпоху рэвалюцыйных бітваў і патрабаванняў, у годы гібель старога свету і нараджэння новага, Ленін высока трымаў усеперамагаючы сцяг Маркса і Энгельса. Владзімір Ільіч прадоўжыў вучэнне Маркса прымяніцельна да новай эпохі, эпохі імперыялізма і пролетарскіх рэвалюцый. Ён абараніў марксізм ад усіх апартуністычных скажэнняў. Ленін стаў на тэрыторыю дзейнага марксізма, вырываючы і бялітасна грэмачы ўсіх ворагаў пролетарскай рэвалюцыі, якія імкнуліся выхаласціць з марксізма яго жыўную душу, зраўняць яго ў закаханую догму, не вядомую да дзесяці.

Владзімір Ільіч Ленін арганізаваў і выкаваў партыю большэвікоў—партыю новага тыпу, якая сумела разграміць апартуністаў усіх масей, траіцкіска-бухарынскую мразь, гэтых адраджэнцаў і выхавала рабочага класа, і павесіла масы на штурм царынін капіталізма, на заваяванне савецкай улады і ўстанавленне дыктатуры пролетарыята. Ленін — найвялікшы настаўнік, родні і любімы бацька большэвікоў — адзінай партыі ў свеце, у якой словы не разыходзяцца са справай, у якой няма іншай мэты ў жыцці, як барацьба за радаснае і шчаслівае жыццё народа.

Ленінскія творы — бесмертныя. Правядыр прызначаных усім свету быў народжан для рэвалюцыі, для вызвалення чалавечтва ад рабства, эксплуатацыі. Ленін — гэта горны арод, які не ведаў страху ў барацьбе, омеда вёў партыю наперад — да сацыялізма. Так сказаў аб Леніне яго верны друг і саратнік — таварыш Сталін. Владзімір Ільіч быў найвялікшым стратэгам рэвалюцыйнага кіраўніцтва, найвялікшым майстрам будаўніцтва новага жыцця. Імяна так увайшоў Ленін у вялікі народны сказанні, песні і легенды.

Наша краіна, бацькаўчына працоўных усяго свету, радзіма ленінізма, як маяк, высіла над гішчым капіталістычным светам. Ленінскія мэры ператвораны ў сапраўдных. Савецкі народ, кіруючы партыяй Леніна—Сталіна, будоваў велічы будынак імя якому — сацыялізм. Створана моцная, нябачная ў гісторыі дзяржава рабочых і сялян, якая моцна сваёй непарукай у сувязі з масамі. Пад сцягам ленінізма заваяваны грандыёзныя перамогі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, гэтыя перамогі вогненнімі літарамі запісаны на сцяжыжы Сталінскай Канстытуцыі.

Справа і вучэнне Леніна павісе наперад верны яго саратнік — вялікі Сталін. Вена будзе жыць у сазнанні народаў, у сэрцах усіх блаславенных патомкаў гістарычна сталінскага клятва. У жалобныя дні, калі памёр Владзімір Ільіч Ленін, таварыш Сталін ад імя партыі большэвікоў, вызваваючы мыслі і назаўважы савецкага народа, даў клятву, поўную рэвалюцыйнай страці, рашымасці не шкадаваць сваё сіла для таго, каб з часцю выканаць заветы вялікага Леніна.

Заветы Леніна — наша праграма. І кожны год — год таржаства ільічэннізму, год новых сацыялістычных перамог, дабрых савецкім народам пад кіраўніцтвам вернага ленініста—таварыша Сталіна.

Многа працыта за 15 год, многа заваявала! Будаўніцтва новага жыцця праходзіла ў жорсткіх балях з ворагамі партыі і народа. Савецкі народ, ажыццяўляючы заветы Леніна, разграміў і выкінуў на свалку гісторыі траіцкіска-бухарынскіх агентаў фашысцкіх разведка, бялітасна разлушыў беларудзкіх казавка, якія імкнуліся да рэстаўрацыі капіталізма ў нашай краіне.

Поспехі сацыялістычнага будаўніцтва — гэта рэзультат выканання заветаў Леніна, рэзультат правільнага прымянення партыяй большэвікоў марксісцка-ленінскай тэорыі. Сталінскі план індустрыялізацыі краіны забеспечыў стварэнне магутнай пераходнага прамысловасці, што дало магчымасць пераможна завяршыць залучу перава-

ду дробных і найдрабнейшых сялянскіх гаспадарак на рэальна буйнага сацыялістычнага земляробства, што дало магчымасць ліквідаваць кулацтва як клас. Толькі партыя Леніна—Сталіна, уаброўная марксісцка-ленінскай тэорыяй, магла пайсці на такі смелы, рэвалюцыйны праварот.

Іркім выражэннем грандыёзных перамог, заваяваных савецкім народам з ленінскім сцягам у руках, з'яўляюцца вынікі 1938 года. Прадукцыя прамысловасці ў гэтым годзе ў СССР вырасла на 12 процантаў, у той час, як у капіталістычных краінах прадукцыя прамысловасці ўпаўла на 13,5 процанта. Аб'ём прадукцыі буйнай прамысловасці ў СССР у 1938 годзе склаў 477,4 процанта ў параўнанні з 1929 годам. Такім чынам, за 9 год павелічэнне амаль у 5 раз, а за гэтыя-ж годы ўся сусветная вытворчасць капіталістычных дзяржаў знізілася на 9 процантаў.

Наша партыя, ажыццяўляючы сталінскі план калектывізацыі, стварыла самую буйную ў свеце механізаваўную сельскую гаспадарку. Звыш 6.000 МТС абслугоўваюць калгасы нашай краіны. Наваўбоды пакончана з беднасцю і жабрагствам на вёсцы, якія вякамі былі ўдзелам сялянскіх мас. Соўтасы і калгасы паспяхова вядуць барацьбу за штогодны збор 7—8 мільярдаў пудоў ярна.

Перамога сацыялізма ў нашай краіне заваявана пад вадзіцельствам вялікага ленініста — таварыша Сталіна, мудрага пры вырашэнні складаных пытанняў, бясстрашнага ў баю і бялітаснага да ворагаў народа, свабоднага ад усякага лабабенства панікі, праўдзівага і чэснага, беззаветна любячага свой народ так, як любіў яго вялікі Ленін. Перамогі сацыялізма заваяваны пад кіраўніцтвам Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і Савецкага ўрада. Сацыялізм стаў рэальнасцю, моцна і назаўважы ўвайшоў у быт савецкага народа.

Народы нашай сацыялістычнай радзімы цягну найглыбейшага даверы і любілі да большэвіцкай партыі. Савецкі народ, як ніколі, згуртаван вакол партыі большэвікоў, вакол вялікага і мудрага правядыра працоўных усяго свету таварыша Сталіна.

Справа Леніна бесмертна! Яна жые ва ўсеперамагаючым ленінскім вучэнні, гераічных справах савецкага народа, у сэрцах і мыслях усіх пералавое людзей. Партыя большэвікоў — лодка магутнай абарой — марксісцка-ленінскай тэорыяй, якая навукова раскрывае закон развіцця грамадства, кіруючыся якой, партыя вырашыла і вырашае складаныя пытанні сацыялістычнага будаўніцтва. «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», распрацаваны пры актыўным удзеле і пад непасрэдным кіраўніцтвам таварыша Сталіна, ё выключнай якасцю паказвае марксісцка-ленінскі у дзеянні. Нашы кадры — савецкая інтэлігенцыя — павіны авалодаць гэтай навуковай энцыклапедыяй большэвізма, авалодаць рэвалюцыйнай тэорыяй, якая дае практычны сілу арыентацыі, асацыі, перспектывы, упэўненасць у перамозе.

Мільёны савецкіх людзей, вырашчаныя і выхаваныя нашай радзімай, не ведаюць іншага шляху апрача таго, які ўказан вялікім Леніным і ажыццяўлен прадаўжальнікам яго справы—таварышам Сталіным. У творчых перамогах, у стаханавіцкім руху, у калгасным ладзе, у магутнасці Чырвонай Арміі, у авалоданні тэорыяй марксісцка-ленінскай і ў дзяржаўнай мудрасці працоўных, упяршыню ўздышых уладу ў свае рукі, — усюды ажыццяўляюцца заветы вялікага Леніна.

Далёка, за межамі нашай краіны, свецега ленінскага вучэння азарае сямья цёмных, самых адсталых куты яямнога шара, натхняе мільёны працоўных на сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. Пад ленінскім сцягам ідуць баіцы рэспубліканскай Іспаніі і гераічны кітайскі народ, які падняў ўзброеную барацьбу супраць фашысцкіх драбелнікаў. Расце і малое дзецішча Леніна — Камуністычны Інтэрнацыянал. То ў адным, то ў другім месцы зямнога шара ўсхваляюць рэвалюцыйныя агні. Усе чутней становяцца раскаты надыходзячай сусветнай пролетарскай рэвалюцыі.

Грандыёзны сацыялістычны перамогі ў нашай краіне выклікаюць захопленне працоўных усяго свету. Нашы вятніючыя радзіма, азароная геніям Сталіна, паказвае шлях да свабоднага, шчаслівага жыцця ўсёму прыгнечанаму чалавечтву. І няма сіл, якія маглі б затупіць факел, высока ўзняты Леніным, няма сіл, якія б маглі затрымаць таржаства ленінізма ва ўсім свеце!

Няхай жыўе непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна!

### ПАВЕДАМЛЕННЕ

Сёння, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дзяржаўнага ўрайскага тэатра (вул. Валадарскага, 7) адбудзецца ўрачыста-жалобнае пасяджэнне цэнтральных і гарадскіх партыйных, савецкіх, профсаюнных і камсомольскіх арганізацый сумесна з рабочымі-стаханавіцамі і сацыяльна інтэлігентнай г. Менска, прысвечанае памяці В. І. Леніна. Білеты выдаюцца райкамі КП(б)Б.

МЕНГАРКОМ КП(б)Б. МЕНГОРСОВЕТ.

15 год назад перастала біцца сэрца генія Вялікай пролетарскай рэвалюцыі, правядыра і настаўніка працоўных усяго свету Владзіміра Ільіча Леніна.

Ажыццяўленне вялікіх заветаў Леніна забяспечыла гіганцкія перамогі сацыялізма ў краіне Саветаў.

Пад непераможным сцягам партыі Леніна—Сталіна савецкі народ паспяхова будзе камуністычнае грамадства.

Справа Леніна пераможа ва ўсім свеце. Няхай жыўе ленінізм!



Ленін быў правядыром не толькі рускага пролетарыята, не толькі еўрапейскіх рабочых, не толькі кааніяўнага Усхода, але і ўсяго працоўнага свету зямнага шара.

### УКАЗ

#### ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ РАЗДЗЯЛЕННІ НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СССР

Раздзяліць Народны Камісарыят Харчовай Прамысловасці СССР на тры народныя камісарыяты: а) Народны Камісарыят Рыбнай Прамысловасці з уключэннем у яго састаў: а) прадпрыемстваў па ўлову і перапрацоўцы рыбы, матарна-рыбалоўных станцыяў, рыбалоўнага, рэфрыжэратарнага і транспартна-падсобнага флота, рыба-кансервных заводаў, рыбных халадільнікаў і рыбных баз; б) арганіў упраўлення рыбакоў і заводаў па рыбаводству; в) суднарамонтных і суднабудаўнічых заводаў Наркмакартпрама, а таксама тарных прадпрыемстваў, абслугоўваючых рыбную прамысловасць, і спецыяльных фабрык Наркмакартпрама РСФСР.

Усталяваць на Народны Камісарыят Рыбнай Прамысловасці кіраўніцтва рыбалавецкімі калгасамі. 2. Народны Камісарыят Мясной і Малочнай Прамысловасці з уключэннем у яго састаў: а) мясакамбінатаў, халадзёбных, каўчэсных і боенскіх прадпрыемстваў; б) прадпрыемстваў птушнай і яечнай прамысловасці з агадоўчым апаратам; в) прадпрыемстваў малочнай, масладзельнай, сыраварнай і малочна-капсервной прамысловасці; г) прадпрыемстваў халадільнай і марожанай прамысловасці; д) камбінатных заводаў, свінасоўгасаў Наркмакартпрама СССР і жыўлазаагатаўчага апарата.

3. Народны Камісарыят Харчовай Прамысловасці СССР з саставе: а) прадпрыемстваў хлеба-пякарнай і кандыцёрскай прамысловасці; б) прадпрыемстваў цукровай, спіртвай і лікёра-вольчатнай прамысловасці, вінадзельнай і піваварнай прамысловасці; в) прадпрыемстваў тлушчавой і парфумарна-касметычнай прамысловасці; г) прадпрыемстваў астатніх галін прамысловасці, не ўвайшоўшых у састаў Наркмамата Рыбнай Прамысловасці і Наркмамата Мясной і Малочнай Прамысловасці.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль, 19 студзеня 1939 г.

### УКАЗ

#### ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ НАЗНАЧЭННІ НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ РЫБНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СССР ТАВ. ЖЭМЧУЖЫНАЙ П. С.

Назначыць Народным Камісарам Рыбнай Прамысловасці СССР тав. Жэмужыну Паліну Семёнаўну. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль, 19 студзеня 1939 года.

### УКАЗ

#### ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ НАЗНАЧЭННІ НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ МЯСНОЙ І МАЛОЧНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СССР ТАВ. СМІРНОВА П. В.

Назначыць Народным Камісарам Мясной і Малочнай Прамысловасці СССР тав. Смірнова Паўла Васільевіча. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль, 19 студзеня 1939 года.

### УКАЗ

#### ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ НАЗНАЧЭННІ НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СССР ТАВ. ЗОТАВА В. П.

Назначыць Народным Камісарам Харчовай Прамысловасці СССР тав. Зотаву Васілія Петровіча. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль, 19 студзеня 1939 года.

### ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР назначыў тав. Любімава А. В. Народным Камісарам Гандлю СССР.

### ВЫДАТНЫ ПОСПЕХ ЛЕСАРУБА ТАВ. ГОЦІНА

Менск, ЦК КП(б)Б, СНК БССР

19 студзеня звяно Васілія Антонавіча Гоціна ў саставе 6 чалавек (Дуброўскі лесопункт, Асіповіцкага леспрамгаса), працуючы металам знатнага лесаруба Гузіенка, загатоўіла 232 кубаметры — 483 процанты існуючай нормы. Дырэктар Асіповіцкага леспрамгаса САЛАУЕУ.

### АСІПОВІЧЫ, ЛЕСПРАМГАС

#### СТАХАНАУЦУ-ЛЕСАРУБУ ТАВ. ГОЦІНУ ВАСІЛІЮ АНТОНАВІЧУ, ДЫРЭКТАРУ ЛЕСПРАМГАСА ТАВ. САЛАУЕУ

Віншую Вас, таварыш Гоцін, і Ваша звяно з дасягнутымі поспехамі на рубцы лесу. Сапраўднай стаханавіцкай работай, на падставе прымянення металам знатнага лесаруба Савецкага Саюза тав. Гузіенка, Ваша звяно лесарубаў загатоўіла за дзень 232 кубаметры, выканаўшы дзёнае заданне на 483 процанты. Гэтым дасягненнем Вы паставілі сібе ў рады пералавое-стаханавіцкай сацыялістычнай лесной прамысловасці. Мы упэўнены, што Вашаму прыкладу паследуюць лесарубы нашай рэспублікі.

### АСІПОВІЧЫ, ЛЕСПРАМГАС

#### ВАСІЛІЮ АНТОНАВІЧУ ГОЦІНУ

Горача вітаю Вас і таварышаў з Вашата звяна: Верыга, Хамёнка, Барыска, Лысаківіча і Шкутко з выдатным рекордам на рубцы лесу. Услед за тав. Гузіенка Вы доказалі, што на палеставе прымянення сапраўдных стаханавіцкіх метадаў работы прадукцыйнасць працы на лесазагатаўчых можа быць перакрыта ў многа раз. Сваёй работай Вы доказалі, што лесазагатаўчая прамысловасць Беларусі мае неадзіночны магчымасці для выканання і перавыканання плана лесазагатаўчых. Спадзяюся, што Ваш вопыт стане здабыткам усіх рабочых лесазагатаўчай прамысловасці Беларусі. Упэўнен, што Вы і далей будзеце працаваць з таю-жа стараннасцю, каб вывесці лесную прамысловасць у рады пералавое-стаханавіцкай сацыялістычнай лесной прамысловасці. Прашу перадаць прыватнае ўсім лесарубам Дуброўскага лесопункта і пазнаённым ім не адставаць ад Вас у выкананні плана лесазагатаўчых. Сакратар ЦК КП(б) Беларусі ПАНАМАРЭННА.

### ЗАГАД

#### ПА НАРОДНАМУ КАМІСАРЫЯТУ ЛЯСНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

20 студзеня 1939 г. г. Менск. 19 студзеня г.г. звяно лесаруба Дуброўскага лесаўчастка Асіповіцкага леспрамгаса тав. Гоціна, працуючы пілоў «Краскот» па металу знатнага лесаруба-стаханавіца тав. Гузіенка — пры норме ў 48 куб. метраў загатоўіла 232 кубаметры.

Высокай прадукцыйнасцю звяна тав. Гоціна дасягнута на аснове правільнай арганізацыі працы, ушчыльнення работачага дна, авалодання рацыяналізаваным інструментам, любюўшых адносна да сваёй справы.

Пачына звяно тав. Гоціна павінен паслужыць пачаткам буйнага ўздыму работы лесазагатаўчай прамысловасці БССР на аснове высокай прадукцыйнасці працы.

Неабходна памятаць неаднаразова ўказанні Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, што сіла стаханавіцкага руху — у яго масавасці.

Метал звяна тав. Гоціна павінен стаць асноўным у рабоце ўсіх лесарубаў лесазагатаўчай прамысловасці БССР.

У мэтах арганізацыі перадачы вопыту работы звяна тав. Гоціна, начальніку вытворчага аддзела Наркмадеса тав. Брузалічмуку неадкладна выехаць у Асіповіцкі леспрамгас для вывучэння і абгульнення вопыту звяна тав. Гоціна. Кіраўнікам лесазагатаўчых трэстаў камандыраваць для гэтай-жа мэты сваіх спецыялістаў.

З 24 па 26 студзеня г.г. правесці двухдзёны злет лесарубаў лесной прамысловасці БССР на Дуброўскім лесаўчастку Асіповіцкага леспрамгаса па вывучэнню вопыту звяна тав. Гоціна.

Упраўляючым трэстаў камандыраваць на злет па два лесарубы і аднаго майстра з кожнага леспрамгаса. За праўленны працоўны гераізм праміраваць брыгаду тав. Гоціна ў саставе тт. Верыга, Хамёнка, Барыска, Лысаківіча і Шкутко ў суме 3.000 рублёў. Убудзіць халадільніцтва перад Наркмамам лесной прамысловасці БССР тав. Анцэвічам аб узаагародзе тав. Гоціна значком «Почётному работнику лесопромышленности».

Заклікаю ўсіх рабочых, лесарубаў, майстраў, начальнікаў участкаў, дырэктараў леспрамгасаў і мехпунктаў уключыцца ў хутэйшае асабненне і пераважнае роўнату тав. Гоціна ва ўсе лесапрамгасы лесазагатаўчай прамысловасці з тым, каб на аснове новага вытворчага і палітычнага ўздыму вывесці лесазагатаўчую прамысловасць Беларусі ў рады пералавое-стаханавіцкай сацыялістычнай лесной прамысловасці БССР ГАІСІН.

# ІМЯ ЛЕНІНА БУДЗЕ ЖЫЦЬ У ВЯКАХ

\*\*\*

## ПРАВАДЫР НА ТРЫБУНЕ

(Успаміны ўдзельніка У'езда Советаў)

Гэта было ў 1918 годзе. У Маскве, у Другім Думе Советаў, сабраўся У'езд Рабочых, Селянскіх і Чырвонаармейскіх дэпутатаў. Я прысутнічаў на а'ездзе дэлегатам ад 1 заападнага бацькавага Імені Віцебскага Совету.

Пад грым аплашчэнняў а'езд выбраў прэзідыум у складзе Вадзіміра Ільіча Леніна, Явана Сявердова і Фелікса Дзяржынскага. Вадзіміру Ільічу Леніну, як толькі ён з'явіўся ў зал, былі надзіяны бурны аплашчэння. З усіх бакоў разлававалі гарачыя воклічы: «Ільіч жыве прэзідыум савецкага пратэарыята», «Вілкаму Леніну — ура!»


Самым значнальным момантам у рабоце а'езда была прамова Вадзіміра Ільіча аб міжнародным і ўнутраным становішчы. Простай, страйнай, запальваючай, вразумелай для ўсіх мовай Ленін нарысваў міжнародную абстаноўку. Ён гаварыў аб германскіх імперыялістычных дражніках, якія прабуюць адзінаццацімільярдную Савецкую Рэспубліку. Правадыр гаварыў аб залучэнні міру, клявіў і вразліваму палітыку Троцкага і ўсім яго контррэвалюцыйным прыхільнікам, якія арыявалі залучэнне міру. Заўважваючы ўнутранае становішча Савецкай краіны, Ленін з усім рэвалюцыйным запалам абрушыўся супроць а'ездаў і меншавікоў, узначальваючых сабатаж, маральніцтва і спекуляцыю.

Прысутнічаўшы на а'ездзе пралетарыяты і а'ездаў усеякага пераважнага Леніна, не давалі яму гаварыць. Замое гарачымі і адзінаццацімільярднымі прыхільнікамі прамовы самага любімага правадыра ўдзельнікі работных, сялян і Чырвонай Арміі. Кожнае слова Вадзіміра Ільіча пранікала глыбока ў душы, заклікала на баявыя подвигі, на абарону вялікіх заваяў Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

А а'езда, у 1918 годзе мне ўдалося слухаць палкія словы Леніна на мітынгу работных былога завода Міхельсона. Затаіўшы дыханне, работныя слухалі саваго вялікага правадыра. Гэта быў галодны час. Работны жывосе дзяжа і труднасцей не скарываў Вадзімір Ільіч. Ён гаварыў у работным поспраце, растлумачаў сапраўднае становішча рэчэй. Звартаўшыся да работных, Ленін гаварыў, што перамагчы труднасці — справа рук самаі работных. Пасля палкія прамовы правадыра тыячы работных добраахвотна пайшлі ў атрады Чырвонай Арміі для барацьбы з ворагамі рэвалюцыі, якія спрабавалі адзінаццацімільярдную Савецкую рэспубліку.

Да вана саваго жыцця ніколі не ведаў вобраза вялікага Леніна. Геній прапоўнага чалавечтва ўсё сваё кінуў на справу сацыялістычнай рэвалюцыі. Вучэнне Леніна — ланізма будзе жыць вечна. Гэта бессмертнае вучэнне знаходзіцца ў моцных руках лепшага вучня Леніна — вялікага Сталіна, які вядзе працоўных на зорнаком шляху да вышэйшага чалавечлага шчасця — камунізма.

Д. С. НАНДРАЦЬЕУ,  
намеснік сакратара парткома Віцебскага чыгуначнага вузла.



Да 15-годдзя з дня смерці Вадзіміра Ільіча Леніна. На відэма: В. І. Ленін на I'ездзе Рабочых, Селянскіх і Чырвонаармейскіх дэпутатаў. (Май 1917 г.). Малюнак мастака П. Віольскага. (Цэнтральны музей В. І. Леніна).

## ЗА ЛЕНІНСКАЙ КНІГАЙ

Вышэйшая камуністычная сельскагаспадарчая школа Імені В. І. Леніна (гор. Монак) за першай саваго іанавання выхавала тысячы людзей у духу марксізма-ленінізма. Зараз у школе навуцацца 414 партыйных і непартыйных большавікоў. Сюды прыйшлі таварышы з партыйнага і савецкага апарата, калгасаў, МТС, каб папоўніць свае рады, авалодаць тэорыяй.

У школе побач з вывучэннем агульнаадукацыйных прадметаў і спецыяльных дысцыплін па сельскай гаспадарцы галоўнымі прадметамі а'дучэння грамадскай дысцыпліны. Студэнты з вялікай цікавасцю і любоўю глыбока вывучаць «Партыйны курс гісторыі ВКП(б)» — гэта анішкальваельна марксізма-ленінізма. Таварышы ўжорна, састойліва працуюць над творамі Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. Іх можна сустрэць з кнігай у руках на ўзводнай аўдыторыі, бібліятэцы і інтэрнатах. Многія студэнты працывалі ўжотакія творы Леніна, як «Што такое «прыячоні народа» і як яны вядуць супроць сацыял-дэмакратыі», «Рэвалюцыя і камунізм у Расіі», «Што рабіць», «Дзе тэакты сацыял-дэмакратыі ў рускай рэвалюцыі» і т. д. Трэба адзначыць, што сярод студэнтаў асабліва вызначваюцца тт. Рахілін, Ласіцын, Калыда, Арох, Гроднер і іншыя, якія абстамаціна працуюць над перамагчы інаціма.

У канцы студзеня месца г. г. школа выпуская 98 студэнтаў. Гэта група выпускнікоў, узброўшых вольнаым марксізма-ленінізма, з'явіцца палітычным кадром — прапагандастамі, кіравнікоў МТС і калгасаў. Таварышы прымяняць свае веды ў вырашонай пралетарыяцкай вядзе.

У гэтым месцы ў новы набор прынята на асновына адлічэнне 36 чалавек і на падрыхтоўчае — 182. Перад партыйнай арганізацыяй ставіцца пеліярная задача — прывіль ім густо да аваловання тэорыяй марксізма-ленінізма, уключыць у а'дучэнне партыйнае жыццё.

Трэба адзначыць, што мэраторыяства, праваліма партыйнай арганізацыяй сярод студэнтаў, многа салвейнічалі іх палітычнаму росту, павышона а'дучэнню. Наглядным доказам гэтага а'дучэння праваленая а'дучэнная работа камуністамі і вомамі вомікоў ў часе выбарчых кампаній па выбарах у Вярхоўныя Саветы СССР і ВССР, а таксама і рад іншых работ авыкананню рашэнняў партыі і ўрада.

Камуністы, камсамольцы і беспартыйныя студэнты школы адначасова 15-годдзя смерці геніяльнага правадыра працоўных усю тэору — Вадзіміра Ільіча Леніна ўзаацэннае работні над авалованням усеапрамагачай марксізма-ленініскай тэорыі.

Кінуў рэвалюцыйна дзейнасць і барацьба В. І. Леніна за справу народа, яго бессмертнае творы алтэрны працоўным нашай краіны шлях да навуцы, шчасця, раласці. Перамагчы ланізмам у дзейнае саваго народ, кіруемы верным вучнем Леніна таварышам Сталіным, заваяваў шчасце і славу, аможнае жыццё, імя якога сацыялізм!

Г. Ш. РУБАН,  
сакратар парткома ВКП(б) Імені В. І. Леніна.

## ВЯЛІКІ НАРОДНЫ СМУТАК

Упершыню я ўбачыў Вадзіміра Ільіча восенню 1922 года на адным са сходаў у Маскоўскім савеці. Ільіч гаварыў талды аб задачах новай эканамічнай палітыкі. Здароўе яго было надарвана, але ў голасе адчуваўся зоркасць і юнасць. Прысутныя слухалі правадыра з вялікай увагай, уладываючы кожнае яго слова.

Восенню 1923 года В. І. Ленін вяртаўся з Горак. Ён не мог сам іці, яго везлі на калысцы. Якраз насустрэчы я вёў саваго ўзвоз і, парываючыся са старэйшымі Саўнаркма Леніным, даў каманду ўзводу: «Сырна, раўненне на права». Ленін вітаў нас, махаючы рукою. Мы доўга праважалі поглядам яго калгасу. 22 студзеня 1924 года мне, як сакратару партыйнай арганізацыі зокладрона школы ВПЕК, было прапанавана выбраць 10 лепшых курсантаў і разам з імі іці на другі а'езд Советаў у Вялікі театр. У 10 гадзін раніцы дэлегаты занялі свае месцы а'езде не адкрываўся. Затым Міхал Іванавіч Калінін аб'явіў: «Ужора, у 6 гадзін 55 мінут вечара, памёр Вадзімір Ільіч Ленін». У зале раптоўна ўсе заморлі ад болю... пачуліся крыкі і плач. Серца спікаецца пры ўспаміне гэтай трагічнай мінуты.

Вобраз Вадзіміра Ільіча, генія рэвалюцыі, простага, абаяльнага чалавеча, базітаснага да ворагаў, чужага, уважлівага да кожнага прапоўнага чалавеча, заломіўся мне на ўсё жыццё. Светлая памяць аб Ільічу нахатна на інастоўную барацьбу за тую вялікую справу, якой аддаў усе жыццё да апошняга ўдыху Вадзімір Ільіч Ленін і якой кіруе вялікі друг і саратнік, прадаўжальнік справы Леніна — Іосіф Вісарыявіч Сталін.

Г. А. БЕЛАУСАУ.

## КОЖНАЯ КУХАРКА ПАВІННА УМЕЦЬ КІРАВАЦЬ ДЗЯРЖАВАЙ

Вялікі бессмертны Ленін усё сваё кінуў на справу прывільі справе народнага шчасця, справе пабудовы камуністычнага грамадства. Яго вобраз будзе вечна жыць у сэрцах працоўнага чалавечлага ўсяго свету, як вобраз, які кіча да барацьбы і перамог над гінуцьым капіталістычным светам.

Працоўны нашай краіны пад кіравніцтвам партыі большавікоў, на чале з Леніным авыстывалі перамогу Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, сінкулі над прыгнётам і эксплуатацыяй. Саваго ўлада адкрыла неабмежаваныя гарызонты росту народных талентаў, росквіт раласці і шчасця.

У 1924 годзе Леніна не стала. Яго верныя вучні Вялікі Сталін, партыя большавікоў ажывілі вучэнне Леніна. Наша краіна стала незалежнай, павышона вялікі карпусы заводуў і фабрык. У мінулым раздзеленыя сялянскія гаспадаркі аб'яднаны ў буйныя калгасы. 15 год пасля смерці Леніна — гэта год таржаста ланізма.

У нашай краіне пабудавана сацыялістычнае грамадства. Гэта абудына народнага талента, з гучымі працоўнымі выраслі новыя кадры, дзяржавына дзевяць ланізма-сталініскага тыпу.

Мне асабліва памятыя словы Леніна, што кожная кухарка павінна умець кіраваць дзяржавай. Пярэонкія словы правадыра ператварыліся ў дзейнае. Я — дачка соліпа-белыя, прававаўша некалькі год на кулакоў, толькі ў наш час змагла выйсці ў людзі. Калі ў силе разгарнуць калгасы рух, і ўстаўніа ў калгас, потым стала трактарыстам, бригадырам перадавой трактарнай бригады. Сваей ударнай работай на карысць нашай сацыялістычнай рэвалюцыі заваявала давер'е

працоўных і мяне выбралі дэпутатам Вярхоўнага Совету БССР.

Якое шчасце быць выбраным саваго народа, прымаць а'дучэнне ўдзел у кіравніцтве першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы! Апраўдаць ганаровае давер'е працоўных — палёна задача кожнага дэпутата. У сваей практычнай рабоце, у вучобе быць заўважным талды, які быў Ленін і якім а'дучэнна Сталін, падражаць на ўсім найвялікім правадырам чалавечлага — марксізма-ленінізмам і а'дучэнна Савецкага Саюза.

Жанчына ў саваго краіне разам з мужчынамі а'дучэнна будзе сацыялізмам. Кінула ў вечнасць кампарнае мінулае, аб якім пісаў вялікі рускі пьсьменнік Некрасаў:

«Три тяжкие доли имела судьба,  
И первая доля: с рабом повечествовать,  
Вторая — быть матерью сына-раба,  
А третья — до гроба ему покоряться.  
И все эти грозные доли легли  
На женщину русской земли...»

Гэтыя словы гучаць абавязавым а'дучэнна супроць капіталістычнага ладу, дзе пануе кашмар эксплуатацыі і беспраўя. Аднак, білаз час, калі працоўны ўсяго свету, узброеныя пупольнай а'дучэнна — ланізмам — аніпачаць кіроўнасць і эксплуатацыю, авярнуць капіталістаў і памешчыкаў.

Адначасова 15-годдзю з дня смерці Вялікага чалавеча ўсіх часоў і эпох — В. І. Леніна, прапоўна нашай краіны дэмакратуюць сваё адзінства вакол вернага вучня Леніна — таварыша Сталіна, дэмакратуюць таржаста ланізма!

С. Ю. МІКЛАШУСНАЯ,  
дэпутат Вярхоўнага Совету БССР.

## СУСТРЭЧА З ВЛАДЗІМАРАМ ІЛЬЧОМ

26 кастрычніка 1917 года рэвалюцыйныя работны, салдаты, матросы штурмавалі ўзлі Імені палат. Часовы ўрад быў арыштован. Уся ўлада перайшла ў рукі Советам. Мяне, салдата-франтавіка, вылучылі камандзірам а'дучэнна чырвонагвардыскай атрада для абароны рэвалюцыі. Аднойчы, у снежаньскі дзень я праводзіў заняткі на Марсавой полі. Мяне павелалі: «Цябе выкідаюць у Смольны да таварыша Леніна». Спачатку цяжка было павярць такому шчасцю, але два псьмовых падвержэння і адно вуснае залучэнне да Леніна! Мяне ахапіла раласнае, хвалюючае пачуццё. Я не мог спайкойна дачакацца часу сустрэчы. Некалькі разоў старанна аглежваў сябе і сваё абмуджыванне. Нарэшце — я ў Смольным. У прыёмнай Леніна.

Я старался не паказваць саваго квалітэна. Уважваю, В. І. Ленін ресела глянучу на мяне, вышаў з-за стала мяне насустрэчы. Мы паіснелі адзін аднаму рукі. Вадзімір Ільіч папрасіў сеці. У мяне ахапіла адно раласці. Ільіч задаў мне некалькі пытаньняў. Яго цікавіла літаральна ўсё. Вышаў ад Вадзіміра Ільіча перавадзіўшыся чалавечам. Ён усяліў у мяне бадзрасць, жыццерадаснасць.

З вялікім зааваляньнем расказваў я байкам аб сваёй гутарцы з Леніным. З прагнісцю лавілі байцы кожнае маё слова. Гэта сустрэча з правадыром была баваой варадчай для ўсяго майго атрада.

Памятаючы ўказанні Леніна, мы адважна ішлі ў бой на ворага, авыконваючы ланіскі лозунг: «Змесці в твару зямлі ўсю контррэвалюцыю».

М. БАГАМОЛАУ.

## РАСЦЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ЭКАНОМІКА СССР

### Ф. КОШЭЛЭУ

Перамога дыктатуры пратэарыята ў нашай краіне стварыла новыя вытворчыя адносіны, распыроніла вытворчыя сілы і рухнула іх развіццё наперад бурнымі тэмпамі.

Кіруючыся вучэннем Леніна аб індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі, наша краіна дасягнула буйных поспехаў на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

Ленінскі план сацыялістычнага пераўтварэння нашай эканомікі, гуніляна канкрэтызаваны і далей развіты таварышам Сталіным, з поспехам ралізаваў у нашай краіне.

Буйнейшы пераварт у развіцці нашай народнай гаспадаркі, які змяніў у корані эканамічнае аблічча нашай краіны, палеа на годны двух сталініскіх пяцігодкаў і на 1938 год — першы год трэцяй сталініскай пяцігодкі.

Годы першай пяцігодкі былі годамі бурнага развіцця сацыялістычнай індустрыі, годамі развіцця масавага калгаснага руху, годамі развіцця ў шырокіх размерах сацыялістычнага спабарніцтва і ўднарніцтва, росту прадукцыйнасці працы, што забяспечыла авыкананне пяцігодкі ў асноўным за чатыры годы.

У выніку буйных укладаньняў ў капітальнае будаўніцтва наша краіна ператварылася з аграрнай у індустрыяльную, у незалежную ад капіталістычнага свету дзяржаву. Фундамент сацыялістычнай эканомікі быў пабудаван. Узрасла ў каласальных размерах эканамічная і ваенная магутнасць дзяржавы пратэарыята дыктатуры. Мы пабудавалі за годны першай пяцігодкі рад новых галін прамысловасці, якіх зусім не было ў царскай Расіі. Да іх аносяцца трактарная і аўтамабільная прамысловасць, станкабудавніцтва, хімічная і авіяцыйная прамысловасць і інш.

У выніку паспяховага авыканання першага пяцігодкавага плана змяніліся суадносіны паміж прамысловасцю і

сельскай гаспадаркай. Удзельная вага прамысловай прадукцыі ў а'дчыннае да сельскагаспадарчай узнялася з 48 проц. у 1928 годзе да 70 проц. у 1932 годзе.

На аснове развіцця саўгасаў і калгасаў дзяржава атрыкала ў 1930 годзе 400 мільянаў пудоў калгаса — значна больш, чым ладала кулацтва ў 1927 годзе. Таварная прадукцыя являе, атрыманая ў 1930 годзе ад саўгасаў і калгасаў, складала большую палавіну ўсяго таварнага зярна, атрыманнага дзяржавай.

У годны першай пяцігодкі калгасыны рух прыняў шырокія размеры. Суцэльна калектывізацыя праводзілася ва ўсіх раёнах краіны. У выніку росту саўгасаў і калгасаў партыя перайшла ад палітыкі абмежавання і выцягнення кулацтва да палітыкі ліквідацыі кулацтва на базе суцэльнай калектывізацыі.

Гэта быў найбуйнейшы рэвалюцыйны пераварт, скачок са старага якаснага станау грамадства ў новы якасны стан, ролізнаачны па сваёй вынікае рэвалюцыйнаму пераварту ў кастрычніку 1917 года.

Сваосабіваасць гэтай рэвалюцыі заключалася ў тым, што яна была праваленая зверху, па ініцыятыве дзяржаўнай улады, пры прамым падтрыманні знізу, з боку многамільянных мас сялян, якія змагаліся супроць кулацкай кабалы, за авабольнае калгаснае жыццё («Партыйны курс гісторыі ВКП(б)», стар 291—292).

Велізарныя поспехі былі заваяваны ў галіне стварэння новай, сацыялістычнай дысцыпліны працы, уладу прадукцыйнасці працы.

Карным чынам палепшылася маляравае становішча працоўных. Ліквідавана было беспрацоўе ў горадах, беднасць і жабрацтва на вёсцы, быў

уведзён 7-гадзінны работны дзень на значнай частцы прамысловых прадпрыемстваў. Капіталістычныя краіны ішлі на лініі павышэння работнага дня, ліквідацыі сацыяльнага страхавання, скарачэння жыццёвага ўзросту мас. Наша краіна скарачала работны дзень, павышчала фонды на сацыяльнае страхаванне, павышчала рэальную зарплату работным. Сацыялістычная сістэма гаспадаркі паказала сваю поўную перавагу над капіталістычнай сістэмай гаспадаркі.

Апраўдачыма на матэрыяльную базу, створаную за годны першай пяцігодкі, наша партыя разправавала другі пяцігодковы план развіцця народнай гаспадаркі і мабілізвала ўвесь народ на яго авыкананне.

Цэнтральным аэном другаго пяцігодкавага плана з'явілася рэканструкцыя ўсёй народнай гаспадаркі на базе новай тэхнікі. Без падвышэння моцнага тэхнічнага фундамента пад усё галіны народнай гаспадаркі не было падвоў і патроць вытворчасць прадуктаў спажывання, не была былі дабры канчаткова капіталістычныя элементы ў краіне, не была былі палеа вырасціць задачу — дагнаць і перагнаць у тэхніка-эканамічных адносінах перадавыя краіны капіталізма.

У сувязі з гэтым таварыш Сталін гаварыў, што мы павінны прабець максімум за 10 год тую адлегласць, на якую мы адсталі ад перадавых капіталістычных краін, і што ў нас боць ўсё неабходнае для авыканання гэтай задачы.

Для авыканання грандыёзных гаспадарчых задач другога пяцігодкавага плана фонд на капітальнае будаўніцтва быў заавержэн на размеры 138 мільярдў рублёў — у два разы больш чым у першай пяцігодцы. Гэта дае магчымасць авыкаць пастаўленую планам задачу рэканструкцыі ўсіх галін народнай гаспадаркі.

У выніку авыканання другога пяцігодкавага плана авызначна эксплуатацыйскія класы, пабудавана сацыялістычнае грамадства, умацавалася палітычнае і

эканамічнае становішча дыктатуры работнага класа, авяршана ў асноўным тэхнічная рэканструкцыя народнай гаспадаркі, наша краіна ператворана ў незалежную ў тэхніка-эканамічных адносінах краіну, узяўша матэрыяльна-культурны ўзровень жыцця ўсіх народаў СССР; узрасла ваенная магутнасць нашай дзяржавы, вольнай адбіць усё і ўсялякі спробы нападу на нас фашысцкіх агрэсараў, умацываючы міжнародны аўтарытэт нашай краіны.

К канцу другога пяцігодкі каля 90 проц. асноўных фондаў краіны і народнага даходу належала сацыялістычнаму сектару. Прадукцыя пралетарыята, пабудаваных і рэканструкцыяных за годны двух сталініскіх пяцігодкаў, складала больш 60 проц. усёй прамысловай прадукцыі. Фонд заробатнай плады ўзрос з 32 мільярдў рублёў у 1932 годзе да 82 мільярдў рублёў у 1937 годзе. Расходы на сацыяльнае страхаванне работных і служачых выраслі да 26 мільярдў супроць 10 мільярдў у першай пяцігодцы. Удзельная вага прамысловай прадукцыі ў 1937 годзе 77,4 проц., а удзельная вага сельскай гаспадаркі — 22,6 проц. Магутнасць трактарнага парва павышчалася з 2,25 мільёна конскіх сіл у 1932 годзе да 8 мільёнаў конскіх сіл ў 1937 годзе. Па валавой прадукцыі прамысловасці СССР аймаў у 1937 годзе першае месца ў Еўропе і другое ў свеце (пасля ШВА).

Вельмі бурна ішло індустрыяльнае развіццё нацыянальных рэспублік і абласцей, якія былі пры часаме самымі адсталымі ў эканамічных адносінах раёнамі краіны. На працягу двух сталініскіх пяцігодкаў нацыянальныя ўскраіны пераўтварыліся ў корані. У іх узніклі буйныя індустрыяльныя цэнтры, далажа пагула развіццё сельскай гаспадаркі. На аснове шырокага развіцця індустрыі і буйнай механізацыі сельскай гаспадаркі ў нацыянальных рэспубліках і абласцях перамагалася эканамічная няроўнасць паміж цэнтрам і ўскраінамі, паміж народамі СССР. Прамысловае прадукцыі асобных нацыянальных рэспублік узрасла ў сто і больш разоў.

Значнальным для другога пяцігодкавага плана а'дучэнна стыханаўскі рух, які прыняў сапраўды ўсеаходны характар. Стыханаўскі рух змяняе сабою вышэйшы этап сацыялістычнага спабарніцтва ў нашай краіне, у ім зааваляе крпінца пераходу ад сацыялізма да камунізма, крпінца перамагання працлевінасці паміж фізічнай і разумовай працай. Стыханаўскі рух а'дучэнна тэхнічна і атрымаваў ад яго ўсё тое, што яна можа даць.

Стыханаўскі рух а'дучэнна непераможным рухам сучаснасці, ён увабале межаў са тую навуку, якая не ведае межаў на шляху да авызначнай мэты, якая не першчэ коснасці, рушына, зааўсай, валаны збор хлеба не на многа інакш 1937 года, але значна вышэй наладова збору ў 1936 і 1935 гадах, уладкаў якіх быў на многа вышэй даважнага часу.

У калгасе аб'яднана 94 проц. усіх сельскай гаспадарак, якія авытавоць 99,1 проц. усіх сельскіх пасеваў. На саўняна плошчы ўсіх култур узраслі а 105 мільянаў гектараў у 1933 годзе да 135 мільянаў гектараў у 1937 годзе.

Калгасы і саўгасы маюць перадавую тэхніку земляробства. 6.356 МТС абслугоўваюць у асноўным усе калгасы нашай краіны. У калгасе прававала ў 1938 годзе больш 400 тысяч трактараў, звыш 126 тысяч камбайнаў, 160 тысяч грузавых аўтамабільаў. У калгасе працуюе велізарная армія трактарыстаў, камбайнераў, шофераў, бригадыраў, паліваўцаў. Такія прафесіі не валада лававаўна вёска.

Ленінскія праднацартанні аб індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі, развіцця далей таварышам Сталіным, ажывілі ў нас і залатымі літарамі залісны ў Сталінскай Канстытуцыі.

Мы атрымаваем перамогі ў галіне сацыялістычнага будаўніцтва, вольны базітасную барацьбу супроць ворагаў народа — супроць трактарыстаў, буржуазных нацыяналістаў, якія ператварыліся ў наёмную банду фашыстаў.

Нашы будучыя перамогі будуць тааама працягчы у а'дчыннае паду. Ленін і ўсіх ворагаў сацыялізма.



